

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
Зачем, о сердце

*tradukita de Михаил Щербинин*

Зачем, о сердце, бъёшься так  
тревожно?  
Зачем ты рвёшься из груди моей?  
Спокойным быть мне просто  
невозможно,  
стучись ровней!

Был труден путь и мучает  
сомненье:  
дождусь ли я своих победных  
дней?  
О, моё сердце, усмири волненье,  
стучись ровней!

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
О сердце

*tradukita de Ида Лисичник*

О сердце, сердце, не стучи так  
громко,  
и из груди моей не рвись с такой  
тоской!  
Уже сдержать тебя не в силах я  
нисколько -  
так подожди, не рвись всё время в  
бой!

Ужель после трудов, мучительных  
сомнений  
желанный час успеха не придёт?  
Так успокойся же, уйми своё  
волненье...  
О сердце бедное, оно победы ждёт!

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
Сэрца, цішэй!

*tradukita de Людмила Сильнова*

Сэрца, цішэй! Не стукай так  
трывожна,  
Не выскачы, балеснае, з грудзей!  
Так лёгка ўжо цябе стрымашь  
няможна.  
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай  
працы  
у перамогу верыцца лягчэй.  
Даволі! супакойся ад біцца ты!  
Сэрца, цішэй!

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
О, сердце

*tradukita de Борис Колкер*

Не бейся так тревожно, моё  
сердце!  
Теснение в груди - опасный  
знак.  
Смогу ли я на что-то  
опереться?  
Не бейся так!

О моё сердце! Труд мой  
бесконечный!  
Мне принесёт победу этот шаг?  
Смогу ли я решить вопрос  
извечный?  
Не бейся так!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Ида Лисичник.*

Arg-129-902 (2008-04-28 10:06:59)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Ида Лисичник.*

Arg-129-898 (2008-04-28 09:52:26)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en la Belorusan de Людмила Сильнова.*

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo <http://donh.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en la Rusan de БОРИС КОЛКЕР (\*1939-07-15).*

Arg-129-894 (2008-04-28 10:25:30)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>. S-ro Boris Kolker donis al mi, Manfred Retzlaff, per ret-letero de l' 13.04.2008, la permeson enigi sian rusigon de la poemo en mian retejon “[www.poezio.net](http://www.poezio.net)”.